

ПЯТНІЦА, 9 ЖНІУНЯ

1 БЕЛАРУСЬ 1

6.00, 7.20, 8.15 Добрай раніцы. Беларусь. 7.00, 8.00 (з сурдуперакладанам) 9.00, 12.00, 15.00, 19.00, 20.20 Навіны. 7.05, 8.05 Дзелаве жыццё. 7.10, 8.10, 19.20, 23.50 Зона Х. 9.10, 17.45 Серыял «Прывітанне, мама!». 10.05, 19.55 Серыял «Земскі доктар. Жыццё новава». 10.55 Дак. серыял «Магія прыроды». 12.10 Дзень у вялікім горадзе. 13.15 Дак. серыял «Азбука добрага самаадчування». 13.50 Серыял «Вербная нядзеля». 15.15, 18.40 Навіны рэгіёна. 15.25 Сфера Інтэрэсаў. 15.45, 0.50 Серыял «Мужчына ўва мне». 16.45 «Мая праўда». «Вадзім Дземчог. Дзёнік забытага дзіцяці». 21.00 Баняра. 21.55 Баявік «Непаражалыны». 0.40 Дзень спорту.

2 БЕЛАРУСЬ 2

7.00 Раніца. 9.00, 21.20 Тэлебарометр. 9.05, 17.55 Дэзэтыў «Замых», заключная серыя. 10.10 Час футбола. 11.00 Меладрама «Дунечка». 13.10 Серыял «Людзі Шлака», заключны серыі. 15.10 Меладрама «Леташняя кадрыля». 16.40 Дак. серыял «Усе межы шаленства». 17.20 Дача здароўя. 18.55 Драма «Матч-пойнт». 21.25 КЕНО. 21.30 Камедыя «Сем нявест яўрапейска Збруева». 23.20 Рэпарцёр «Беларускай часнікі».

3 БЕЛАРУСЬ 3

8.00 «Таямніца душы». 8.30 «Міколка-паравоз». Маст. фільм. 10.05 «Іван Мележ. Туманы над багном». Дак. фільм. 10.30 «Сэрца Перамогі». Дак. фільм. 11.00 «Пра кінаржысёбра». 11.30 «AV INITIO (лат.) — Ад пачатку». Дак. фільм. 12.05 «Суседзі». Афганцы ў Беларусі. 12.20 «Застылая музыка Лангбарду». Дак. фільм. 13.00 «АРТИШОК». 13.25, 23.55 Документалістыка. «Эпоха. Падзеі і людзі». 14.10 Канцэрт Аляксандра Маланіна. 15.40 «Насумны сад Фанма Варанецкага». Дак. фільм. 16.10 «Паданне пра Тураў». Дак. фільм. 16.35 «Доўгі шлях да сабе...». Народныя артысты Беларусі Геннадз Гарбук. Дак. фільм. 17.15 «Лёс збуда». Навукова-папулярны фільм. 17.30 «Адсяе Гашкевіча». Дак. фільм. 17.55 «Беларускі народны календар». Дзядзі. 18.15 Экранізацыя літаратурных твораў. «Сцяпан Сяргейч». Маст. фільм. 1-я і 2-я серыі. 20.30 Калыханка. 20.50 Экранізацыя літаратурных твораў. «Франка». Маст. фільм. 22.25 Сусветнае кіно. «Зазі ў метро». Камедыя.

1 БЕЛАРУСЬ 1

6.15 Прыгоды «Карона Рэйскай імперыі, або Зноў няўлоўныя». 8.30 Існасць. 9.00, 12.00, 15.00, 19.00 Навіны. 9.10, 23.40 Меладрама «Выратаваць боса». 12.10 Дак. фільм «Тысячагадовае Заслаўе». 12.45 Камедыя «Дамы запрашаюць кавалераў». 14.15 Вакол планеты. 15.15 Навіны рэгіёна. 15.30 «Зорнае жыццё». «Былыя жонкі зорак». 16.25 Каротка перадач. 16.55 Меладрама «Кахаць па-раску-2». 18.35 Навіны. Цэнтральны рэгіён. 21.00 Меладрама «Рыта». 21.40 Камедыя «Шэсць дзён, сем начэй». 23.20 Дзень спорту.

2 БЕЛАРУСЬ 2

7.45 М/ф: «Як ільвяны і чарапаша спявалі песні». «Маша і чарадзейнае варэнне». 8.05 Фільм-казка «Асліная шкура». 9.25 Пазакласная гадзіна. 9.45, 21.05 Тэлебарометр. 9.50 Камедыя «Сем нявест яўрапейска Збруева». 11.40 Пад грыфам «Вядомыя». 12.20 Дак. серыял «Усе межы шаленства». 13.00 Дача здароўя. 13.40 Драма «Матч-пойнт». 16.00 Лёгка атлетыка. Чэмпіят свету. 19.20 Ваша lato. 20.00 Латарэя «Пяцёрчанка». 20.15 Выходзі да дах. 21.00 «КЕНО». 21.10 Баявік «Бой з цемем 2: рэванш». 23.20 Тэніс. Таронта. Жанчыны. Паўфінал.

1 БЕЛАРУСЬ 1

7.40 Камедыя «Дамы запрашаюць кавалераў». 9.00, 12.00, 15.00 Навіны. 9.10 Арсенал. 9.40, 00.30 Меладрама «Выратаваць боса». 11.45 Навы. 12.10 Прыгоды «Карона Рэйскай імперыі, або Зноў няўлоўныя». 15.15 Навіны рэгіёна. 15.30 Зона Х. Вынікі танды. 16.00 Камедыя «Жандар жэніцца». 17.45 «Мая праўда». «Вадзім Дземчог. Дзёнік забытага дзіцяці». 18.45 Меладрама «Блізка да сэрца». 21.00 У цэнтры увагі. 21.55 «Радзіўскі». Тайны сям'і. Першая серыя». 23.20 Меладрама «Казанова».

2 БЕЛАРУСЬ 2

7.20 М/ф «Ліса-Патрыкеюна». 7.40 Фільм-казка «Пунсова кветка». 8.00, 20.55 Тэлебарометр. 8.55 Камедыя «Паварот лёсу». 11.00 Баявік «Бой з цемем 2: рэванш». 13.30 Кінааповесць «А святанкі тут ціха...». 16.55 Футбол. Беларусбанк — Чэмпіятат Рэспублікі Беларусь. БАТЭ — Шахцёр. 19.15 Суперлато. 20.05, 21.10 Лёгка атлетыка. Чэмпіят свету. 21.00 «Спортлато 5 з 36». 21.05 «КЕНО». 23.35 Спорт-кадр. 0.20 Тэніс. Таронта. Жанчыны. Фінал.

3 БЕЛАРУСЬ 3

8.00 «Абіцель душы». 8.25 М/ф.

12.10 Серыял «Жаночы доктар 2». 13.10 «Добрага здаровай-ка!». 13.55 «Модны прыгавор». 15.00 Серыял «Пяляванне на Вяроўльфа», заключная серыя. 16.15 Маст. фільм «Алімпіус Інфран». 18.20 «Чакай мяне». Беларусь. 18.55 Поле цудаў. 20.00 Час. 21.05 Драма «Крывавы алмаз». 23.40 Камедыя «Я, зноў я і Ірэн». 1.50 Начныя навіны.

СТБ

6.00, 7.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30 «24 гадзіны». 6.10, 17.20 «Міншчына». 6.20, 7.45 «Раніца. Студыя добрага настрою». 7.40, 20.10, 22.55 «СТБ-спорт». 9.00 «Нам і не сіліася: «Зборя Трэція сусветнай!». 10.05 «Аўтапанарама». 10.40, 17.30 «Званая вчэра». 11.35 Серыял «Слова жанчыны». 12.30 «Дзіймі ў сябе дома». 13.00 «Добры дзень, доктар». 13.50 Маст. фільм «Адзінота крыві». 15.40 «Падманутыя навука». 16.50 «Пад абаронай». 18.30 «Элікір маладоці». 20.00 «Сталічныя падрабязнасці». 20.15 «Добры вечар, малы!». 20.40 Камедыя «Міс Ніхто». 23.00 «Кеда багоў». 0.00 Еўрапейскі покерны турнір. 0.50 «Вячэрні Квартал».

МІР

5.00 Серыял «Агонь каханых».

6.40 Серыял «Арабела вяртаецца». 7.05 «Цік-так». 7.20 М/с «Смешарыкі». 8.30 Серыял «Ехан ды Мар'я». 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Навіны Садружнасці (бгучны радок). 9.10 Маст. фільм «Белы раля». 10.40 «На шашлык». 11.10 Дак. фільм «У свеце цудаў». 11.00 «Да суда». 12.25 Маст. фільм «Захаканы». 14.15 «Сардэчна запрашана». 14.45 «Распуліка сёння». 15.25 Серыял «Заручальны прэсцэнкі». 17.00 Ток-шоу «Слова за слова». 18.30 Маст. фільм «Захакавалі сеткі». 19.55 «Любімыя акцёры». 20.25 Маст. фільм «Дача». 22.05 Маст. фільм «Патрабля нянька». 23.55 Маст. фільм «Мільён у шлобінным кошыку». 1.35 Маст. фільм «Член урада». 3.35 «Цюркі Расіі». 4.30 «Сардэчна запрашана». 7.25, 14.30 Серыял «Эпіза». 9.05, 17.45 Серыял «Дзёнікі вампіра». 9.50 «Мой любімы гадаванец». 10.20, 18.40 Серыял «Праслуха». 12.20 Баявік «Залатое вока». 16.10 Мультипарад. 16.30 «Адшукваецца адпачынак». 17.00 Серыял «Клан Кенэдзі». 20.45 «Вечарніца». 21.05 Маст. фільм «Помста паўшых». 7.00 «Раніца Расіі». 10.00 «Асаблівы выпадак». 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Весткі. 11.30 «Прамы эфір». 12.40 Серыял «Уцячкі». 13.50, 16.50, 19.50, 23.30 Навіны — Беларусь. 14.30 Ток-шоу «1000 дробязяў». 15.10 Ток-шоу «Пра самае галоўнае». 15.55, 22.30 Серыял «Скліфасоўскі». 17.10 Серыял «Ефрасіння. Таежнае каханне». 18.00 Серыял «Тайны інстытута высакародных дзясчат».

РТР—БЕЛАРУСЬ

9.00, 15.00 Навіны Садружнасці (бгучы радок). 9.10 На шашлык. 9.35, 22.35 Маст. фільм «Міраў». 23.45 Серыял «Глухар. Вяртанне». 15.30 «ГРУ: тайны ваеннай разведкі». 16.20, 19.25 Серыял «Хмураў». 23.45 Серыял «Глухар. Вяртанне». 9.00, 14.10, 18.45, 21.00, 23.45 «Надвор'е». 9.05 Мультипарад. 9.15 «На рыбалку». 9.30 Серыял «Праслуха». 11.30 «Даведнік па краінах і кантынентах». 11.40 Маст. фільм «Помста паўшых». 12.00 Дак. серыял «Украіна. Забытая гісторыя». 10.45, 23.40 Летняя кухня. 11.30 Серыял «Кантор». 12.30 Маст. фільм «Скарга». 13.40 Маст. фільм «Увага, ведзьмы!». 15.00, 5.00 Валікі канцэрт на Інтэры. 16.50 Дак. фільм «Адданыя помсца». 17.40 Уцёкі. Рэальныя гісторыі. 18.10 Легенды крмінальнага вышуку. 18.40, 0.20 Агенты ўпльыву. 19.30, 1.10 Футбол. Чэмпіятат Украіны. «Таўрыя» — «Шахцёр». 21.30, 3.00 Падрабязнасці. 22.00, 3.30 Маст. фільм «Пах жыцця». 21.05 Драма «Падзенне Чорнага ястраба». 6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 1.00 «PLAY». 8.30 Серыял «Татавы дочки». 9.30 «Спатканне са смакам». 10.30, 13.00, 0.00 «Улётнае відэа». 11.00 «Сукенка маёй мары». 11.30, 17.00, 23.20 Скetch-шоу «Адна за ўсімі». 12.00, 21.30 Скetch-шоу «6 кадраў». 12.30, 17.30, 0.30 Скetch-шоу «Анекдоты». 13.30, 21.00 Скetch-шоу «Даш моладзь». 14.00 Серыял «Нанакаханне». 9.25 «Справа густу». 10.20 «Галоўная дарога». 10.50 «Кулінарны падыман». 11.55 «Кватэрнае пытанне». 12.20 «Следства вялі...». 13.10 «Вочная стайка». 15.00 «Чыстасардэчнае прызнанне».

8 КАНАЛ

9.00, 14.10, 18.45, 21.00, 23.45 «Надвор'е». 9.05 Мультипарад. 9.15 «На рыбалку». 9.30 Серыял «Праслуха». 11.30 «Даведнік па краінах і кантынентах». 11.40 Маст. фільм «Помста паўшых». 12.00 Дак. серыял «Украіна. Забытая гісторыя». 10.45, 23.40 Летняя кухня. 11.30 Серыял «Кантор». 12.30 Маст. фільм «Скарга». 13.40 Маст. фільм «Увага, ведзьмы!». 15.00, 5.00 Валікі канцэрт на Інтэры. 16.50 Дак. фільм «Адданыя помсца». 17.40 Уцёкі. Рэальныя гісторыі. 18.10 Легенды крмінальнага вышуку. 18.40, 0.20 Агенты ўпльыву. 19.30, 1.10 Футбол. Чэмпіятат Украіны. «Таўрыя» — «Шахцёр». 21.30, 3.00 Падрабязнасці. 22.00, 3.30 Маст. фільм «Пах жыцця». 21.05 Драма «Падзенне Чорнага ястраба».

СТБ

6.25 Серыял «Салдаты. Новы прызыў». 7.15 «Анфас». 7.30 Камедыя «Міс Ніхто». 10.00 «Чыстая праца». 10.00 «Іншая краіна». «Арменія: дзяржава з вытрымкай». 10.50 «100 працэнтаў». 11.00 «Жанчыны XX стагоддзя». 11.30 «Мінск і мінчане». 12.05 «Сакрэтныя тэрыторыі». 13.35 Серыял «Чатыры танкісты і сабака». 14.45 «Ваенная тайна». 16.30, 19.30 «24 гадзіны». 16.45 «Наша справа». 17.00 «Вялікі горад». 17.40 «Такі лёс». 18.30 «Дзіўная справа». 20.00 «СТБ-спорт». 20.10 Трылер «Белы шум. І 2-я серыя». 22.05 «Зорны рынт». Дайджэст. 23.05 Маст. фільм «Усім патрэбная Кэт». 0.50 «Вячэрні Квартал». 22.25 «Глядзець усімі».

МІР

5.00 Дак. фільм «Галівудскія пары». 6.00 М/ф. 7.35 «Мільён пытанняў пра прыроду». 7.50 М/с «Смяшарыкі». 8.15 «Эксперыментатары». 8.30 «Мар! Дзёніч! Будзі!».

18.55 Серыял «Пацалуіце нявесту!». 20.40 «Крывое люстэрка». 23.40 Маст. фільм «Абмяняйсяце прэсцэнкіамі». 6.00 «НТБ-БЕЛАРУСЬ». 8.40, 10.20 Серыял «Вяртанне Мухтара». 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.05 Сёння. 11.00 «Да суда». 11.55 «Суд прысяжных». 13.30 Серыял «Вуліцы разбітых літароў». 15.10 «Справа густу». 15.40, 18.30, 0.30 Скetch-шоу «Даш моладзь». 16.25 «Пракурорская праверка». 17.35 «Гаворым і паказваем». Ток-шоу. 19.35 Серыял «Масква. Тры вакзалы». 23.10 Серыял «Глухар. Вяртанне». 0.50 «Першая кроў».

8 КАНАЛ

7.00, 18.35, 21.00, 23.45 «Надвор'е». 7.05 М/с «Ліга справядліваецца». 7.25, 14.30 Серыял «Эпіза». 9.05, 17.45 Серыял «Дзёнікі вампіра». 9.50 «Мой любімы гадаванец». 10.20, 18.40 Серыял «Праслуха». 12.20 Баявік «Залатое вока». 16.10 Мультипарад. 16.30 «Адшукваецца адпачынак». 17.00 Серыял «Клан Кенэдзі». 20.45 «Вечарніца». 21.05 Маст. фільм «Помста паўшых». 7.00 «Раніца Расіі». 10.00 «Асаблівы выпадак». 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Весткі. 11.30 «Прамы эфір». 12.40 Серыял «Уцячкі». 13.50, 16.50, 19.50, 23.30 Навіны — Беларусь. 14.30 Ток-шоу «1000 дробязяў». 15.10 Ток-шоу «Пра самае галоўнае». 15.55, 22.30 Серыял «Скліфасоўскі». 17.10 Серыял «Ефрасіння. Таежнае каханне». 18.00 Серыял «Тайны інстытута высакародных дзясчат».

ВТБ

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 1.00 «PLAY».

8.00, 14.00, 18.00 Скetch-шоу «6 кадраў». 8.30, 17.30 «С.У.П». 9.30 Серыял «Татавы дочки. Нявесты». 10.00, 19.00 Серыял «Метад Ляўравай». 11.00, 22.20 Серыял «Маргоша». 12.00 Серыял «Дзёнік доктара Зайцавай». 13.00, 16.30, 0.00 Скetch-шоу «Анекдоты». 13.30, 17.00, 20.00 Скetch-шоу «Адна за ўсімі». 14.30, 23.30 «Улётнае відэа». 15.00 Серыял «Кадэцтва». 16.00, 18.30, 0.30 Скetch-шоу «Даш моладзь». 21.10 Серыял «Гальгін.гу».

ІНТЭР—ІНТЭР+

7.00 Раніца з ІНТЭРам. 9.00 Музыка з Украіны. 9.10, 14.40, 23.40, 4.00 Феерыя падарожжаў. 9.40 Серыял «Калі нявеста ведзьма». 10.25, 17.35, 21.35 Дак. серыял «Галівудскія пары». 11.15 Серыял «Заручальны прэсцэнкі». 12.00, 15.40, 23.25 Краіна смяецца. 12.15, 22.25 Рэчыны доказ. 12.45, 18.55, 5.10 Серыял «Анёл-ахоўнік». 13.30, 0.00 Пазавочы. 14.15, 22.55 Не можа быць. 15.00, 0.45 Судовыя справы. 15.55 Маст. фільм «Буршты-навыя крылы». 16.50, 1.25 Сямейны суд. 19.15, 2.15 Дак. серыял «Украіна. Забытая гісторыя». 20.00, 3.00 Падрабязнасці. 20.30 Маст. фільм «Час спаткання». 20.45 «Вечарніца». 21.05 Маст. фільм «Помста паўшых». 5.00 «Толькі адзін дзень...». Фільм-канцэрт. 6.00 «Кіно і мы». 1966 год.

ІНТЭР—ІНТЭР+

5.55 Маст. фільм «Час спаткання». 7.00 Канцэрт «Залатая дзяцка Міхайла Папалаўскага». 9.05 Феерыя падарожжаў. 9.30 Смартшоу. 10.00 Дак. серыял «Украіна. Забытая гісторыя». 10.45, 23.40 Летняя кухня. 11.30 Серыял «Кантор». 12.30 Маст. фільм «Скарга». 13.40 Маст. фільм «Увага, ведзьмы!». 15.00, 5.00 Валікі канцэрт на Інтэры. 16.50 Дак. фільм «Адданыя помсца». 17.40 Уцёкі. Рэальныя гісторыі. 18.10 Легенды крмінальнага вышуку. 18.40, 0.20 Агенты ўпльыву. 19.30, 1.10 Футбол. Чэмпіятат Украіны. «Таўрыя» — «Шахцёр». 21.30, 3.00 Падрабязнасці. 22.00, 3.30 Маст. фільм «Пах жыцця». 21.05 Драма «Падзенне Чорнага ястраба».

НАСТАЛЬГІЯ

5.00 «Пад знакам «Пі». 1991 год. 5.40 «Увечары пасля працы». Дак. фільм. 6.40, 0.40 «Людзі і манекены». Маст. фільм. 8.00, 14.00, 2.00 «Час». 9.00, 3.00 «Народжаныя ў СССР». 10.00, 16.00, 4.00 «Масква—Рым. Дыялог з песняй». Канцэрт. 11.00 «Чакай сонца». 1992 год. 12.00 «Будзільнік». 1981 год. 12.40 «Лёс гуляе чалавекам». Фільм-спектакль. 15.00 «Колба часу». 2009 год. 17.00 «Бью час». 2009 год. 18.00 «Аншлаг? Аншлаг!». 1991 год. 19.20 «Да і пасля трох секунд». Дак. фільм.

14.20, 5.55 Дак. фільм «Адданыя помсца». 15.05 Маст. фільм «Скарга». 16.20 Маст. фільм «Пах жыцця». 17.45 Глянец. 18.30, 0.40 Легенды крмінальнага вышуку. 19.00, 1.10 Футбол. Чэмпіятат Украіны. «Металургі» (Д) — «Арсенал». 21.00, 3.00 Падрабязнасці. 21.25, 4.40 Канцэрт «Бенефіс Ляшча». 22.35 Дак. серыял «Украіна. Забытая гісторыя».

НАСТАЛЬГІЯ

5.00 «Чакай сонца». 1992 год. 6.40 «Будзільнік». 1981 год. 6.40 «Лёс гуляе чалавекам». Фільм-спектакль. 8.00, 2.00 «Час». 9.00, «Колба часу». 10.00, 4.00 «Масква—Рым. Дыялог з песняй». Канцэрт. 11.00 «Бью час». 2009 год. 12.00 «Аншлаг? Аншлаг!». 1991 год. 13.20 «Да і пасля трох секунд». Дак. фільм. 13.50 «Глянец, галубы...». Фільм-канцэрт. 15.00 «Усяго некалькі слоў у гонар пана дэ Мальера». Тэлеспектакль. 17.00 «Зорны час». 1991 год. 18.00 «Серыял «Гальгін.гу». 19.00 «Нерэальная гісторыя». 21.00 «Уральскія пельмені». 1967 год. 21.40 «Спатканне ля раяля». Канцэрт. 23.00 «Пад знакам «Пі». 1991 год. 23.40 «Увечары пасля працы». Дак. фільм. 0.40 «Людзі і манекены». Маст. фільм.

ЕUROSPORT

8.00, 15.00, 15.45, 22.15, 2.00 Лёгка атлетыка. Чэмпіятат свету.

6.40, 12.40, 0.40 «Людзі і манекены». Маст. фільм. 8.00, 14.00, 20.00, 2.00 «Час». 9.00, 15.00, 3.00 «Народжаныя ў СССР». 10.00, 16.00, 22.00 «Масква—Рым. Дыялог з песняй». Канцэрт. 11.00 «Пад знакам «Пі». 1991 год. 11.40 «Увечары пасля працы». Дак. фільм. 17.00 «Чакай сонца». 1992 год. 18.00 «Будзільнік». 1981 год. 18.40 «Лёс гуляе чалавекам». Фільм-спектакль. 21.00 «Колба часу». 23.00 «Міжнародная панарама». 1978 год. 23.40 «Бацка». Дак. фільм. 0.00 «Музычныя гарошыны». Канцэрт. 4.00 «КВЗ». 1987-88 гг.

ЕUROSPORT

9.30, 19.30, 1.00 Фехтаванне. Чэмпіятат свету. 10.45, 11.45, 14.30, 15.30, 16.30, 23.20 Легенды лёгкай атлетыкі. 12.45 Футбол. Жараб'ёўка Лігі чэмпіёнаў. 13.15 Вось гэта дзіва!!! 14.00 Футбол. Жараб'ёўка Лігі Еўропы. 16.30, 17.00, 2.00 Веласпорт. Шматдзённая гонка. 23.30 Спідвей.

КОМЕДІЯ КАМЕДЫЯ

5.00, 10.55, 17.00, 19.00, 2.05 «Паміж намі». 5.15, 5.35, 8.00, 12.55, 13.25, 16.00, 16.20, 21.00, 21.25, 2.20, 2.45 Серыял «Беті». 6.00, 7.45, 8.20, 13.45, 16.45, 21.50, 23.50, 3.10 «Камедыянты. Лепшае». 6.15 Камедыя «Укол парасонама». 8.40 Камедыя «Саламяны капляшчык». 11.15 Камедыя «Гэта здарылася на лесвіцы».

КОМЕДІЯ КАМЕДЫЯ

19.50 «Ляціце, галубы...». Фільм-канцэрт. 21.00 «Усяго некалькі слоў у гонар пана дэ Мальера». Тэлеспектакль. 23.00 «Толькі адзін дзень...». Фільм-канцэрт. 0.00 «Кіно і мы». 1966 год.

ЕUROSPORT

8.30, 23.00 Лёгка атлетыка. Чэмпіятат свету. 19.45, 0.45 Лёгка атлетыка. Грындэйт. 20.00, 2.00 Спідвей. Чэмпіятат свету.

КОМЕДІЯ КАМЕДЫЯ

5.00, 10.55, 17.00, 19.00, 2.05 «Паміж намі». 5.20, 12.55, 21.00 Камедыя «Жанчына». 5.50, 13.30, 21.30 Камедыя «Лячэнне». 6.15 Камедыя «Гэта здарылася на лесвіцы». 7.45, 13.50, 20.45, 21.50, 23.40 «Камедыянты. Лепшае». 8.00, 16.00, 2.25 Камедыя «Накаўт». 8.30, 16.30, 2.55 Камедыя «Пажарны». 9.00 Камедыя «Зямныя дзясчаты лёгка даступныя». 11.15 Камедыя «Грахі Гаральда Дыдлоба». 14.10 Камедыя «Ракавая краўня». 17.20 Камедыя «Дарагая, я памешны дзядей». 19.20 Камедыя «Дзясчурны тата ў лагеры». 22.10 Камедыя «Ромі і Мішэль на сустрэчы выпускнікоў». 23.55 Камедыя «Саламяны капляшчык». 3.25 Камедыя «Укол парасонама».

ДЗІЦЯЧЫ СВЕТ

2.00, 8.00, 14.00 Фільм-казка «Паліў у краіну пачвар». 3.00, 9.00, 15.00 М/с «Маўглі».

КОМЕДІЯ КАМЕДЫЯ

5.00, 10.55, 17.00, 19.00